

ЗВЯЗДА

Орган ЦК і МК КП(б)Б, ЦВК і СНК БССР

№ 67 (5193)
САКАВІК
23
СУБОТА
1935 г.
год выдання XVIII

Сення у нумары

БОЛЬШЭВІКІ БЕЛАРУСІ ў БАРАЦЬБЕ ЗА СОЦЫЯЛІЗМ —
АРТЫКУЛ САКРАТАРА ЦК КП(б)Б ТАВ. Н. Ф. ГІКАЛО.

А. Ф. МЯСНІКОУ — АРТЫКУЛ СТАРШЫНІ ЦВК ССОР і БССР
ТАВ. А. ЧАРВЯКОВА.

АГЛЯД ДРУКУ — ПАХОД ЗА ВАЛАКНО № 14—16.

ПІСЬМО ТАВ. КУРАНЕВА Н. П. ТАВАРЫШАМ Н. Ф. ГІКАЛО і
М. М. ГАЛАДЗЕДУ.

ГЕРМАНСІ ІМПЕРЫЯЛІЗМ РЫХТУЕЦА ПЕРАКРОЇЦЬ КАРТУ
ЕУРОПЫ. ШАЛЕНАЯ ГОНКА УЗБРАЕННЯ; СПАДЗІВАННЕ НА ПАД-
ТРЫМАННЕ АНГЛІІ; «У Еўропе пануюць настроі вайні»;
ФРАНЦУЗСКІ АДКАЗ ГЕРМАНСКАМУ ўРАДУ.

ФРАНЦУЗСКІ ДРУК АБ ПАЕЗДЦЫ ЛАВАЛЯ ў МАСКВУ.

ІДЭН НАВЕДАЕ ПРАГУ.

ЗАБАСТОўКА ВАРШАўСКІХ ШАЎЦОў.

БОЛЬШЭВІКІ БЕЛАРУСІ ў БАРАЦЬБЕ ЗА СОЦЫЯЛІЗМ

Артыкул сакратара ЦК КП(б)Б тав. Н. Ф. ГІКАЛО

У гэтых да Х з'езда нашай партыі таварыш Сталін пісаў:

«Калі прыватная ўласнасць і капітал немінуца раз'ядноўваюць людзей, распальваюць нацыянальную рознь і ўзмацняюць нацыянальны гнёт, то калектыўная ўласнасць і праца так жа немінуца збліжаюць людзей, падрываюць нацыянальную рознь і знішчаюць нацыянальны гнёт. Існаванне капіталізма без нацыянальнага гнёту так жа нямисліма, як нямисліма існаванне сацыялізма без вызвалення прыгнечаных нацый, без нацыянальнай свабоды. Шавінізм і нацыянальная барацьба немінуцы, неатрыманны пачуль сялянства (і наогул дробная буржуазія), поўнае нацыяналістычных забабонаў, ідзе за буржуазіяй, і, наадварот, нацыянальны мір і нацыянальную свабоду можна лічыць забяспечанымі, калі сялянства ідзе за пролетарыятам, г. зн. калі забяспечана дыктатура пролетарыята. Таму перамога Саветаў і ўставаўленне дыктатуры пролетарыята з'яўляюцца асноўнай умовай знішчэння нацыянальнага гнёту, уставаўлення нацыянальнай роўнасці, забяспечэння праў нацыянальных меншасцей».

Семнаццаць год, праішоўшыя з часу вялікай Окцябрскай сацыялістычнай рэвалюцыі, паказалі ўсю выключную мудрасць гэтых слоў таварыша Сталіна. Іменна на глебе гераічнай калектыўнай працы мільёнаў пролетарыяў і працоўных вялікага Савецкага Саюза, на аснове ўлады Саветаў вырасла гэта брацкая салідарнасць паміж працоўнымі раней прыгнечаных нацыянальнасцей і працоўнымі раней прымалеванай нацыі.

Вызваліўшыся ад «свайі» і «чужой» буржуазіі, нацыянальныя саветы рэспублікі адстаялі сваё існаванне ў барацьбе супроць агульных сіл імперыялізма і аб'ядна-

най палітыкі ў БССР дасягнуты на аснове нястомнай і безлітаснай барацьбы КП(б)Б супроць класавога ворага і яго агентуры, супроць «левага» і правага апартунізма, супроць контррэвалюцыйнай віноўска-трацкіскай групу і ўсялякіх іншых групавак з іх контррэвалюцыйнымі праграмкамі, супроць ўхілаў як у бок мясцовага нацыяналізма (беларускага, гурэйскага, польскага), так і ў бок вялікадзяржаўнага шавінізма.

Удзельнічаючы ў зместу, нацыянальнай па форме культуры прунтуецца перш за ўсё на выключным па сваіх тэмпах развіцці гаспадаркі БССР. У першым пяцігоддзі, напрыклад, развіццё прамысловасці ў БССР ішло ўдвая хутчэй, чым у Савецкім Саюзе, і цэлым. Гэтым самым ажыццяўляецца адно з важнейшых гістарычных указанняў таварыша Сталіна: ліквідацыя той фактычнай няроўнасці, якая асталася нам у спадчыну ад праклятага мінулага. І ў другім пяцігоддзі БССР не змянінае тэмпаў развіцця прамысловасці.

Замест старых хібарак, самагужных майстэрняў з сярэдня-ковым абсталяваннем у БССР створаны буйныя фабрыкі і заводы, абсталяваныя па апошняму слову тэхнікі, у тым ліку такія прадпрыемствы, як магілёўская фабрыка штучнага шоўку — адна з буйнейшых у Саюзе, гомельскі шклянны завод імя Сталіна — адно з самых механізаваных буйных прадпрыемстваў гэтага тыпу ў Саюзе, віцебская швейная фабрыка «Свят індустрыялізацыі» — адно з буйнейшых швейных прадпрыемстваў Саюза, раўняная электрастанцыя імя Сталіна, якая снабжае сваёй энергіяй прамысловасць трох буйнейшых цэнтраў Беларусі. Узлезнае вага прамысловасці ў агульнай прадукцыі народнай гаспадаркі Бе-

На аснове індустрыялізацыі карэнным чынам змяніўся твар сельскай гаспадаркі Беларусі. Звыш 70 проц. бядняцка-серадняцкіх гаспадарак рэспублікі ў даны момант аб'ядналіся ў калгасы. У сацыялістычным сектары сельскай гаспадаркі — соўгасах і калгасах — сканцэнтравана пераважная колькасць усіх зямельных угоддзяў Беларусі. Значна вырасла пасейная плошча, складаўшая ў 1934 годзе 3.855.988 га.

Беларуская вёска, у якой да рэвалюцыі жалезны плуг і барапа былі здабыткам кулацтва, у якой сярэднікі і беднякі апрацоўвалі свае вузкія, жабрацкія палоскі праўлянай сахой, стала непазнавальнай. У беларускую вёску прышлі 76 МТС з 3.971 трактарам і з вялізнай колькасцю сельскагаспадарчых машын, аблігваючых працу калгаснікаў і павышаючых яе прадукцыйнасць.

У 1935 годзе ў БССР арганізавана 20 новых МТС, з якіх 12 будучы створаны ў гэтым годзе.



Гэта выдатнае сталінскае палажэнне лягло ў аснову нацыянальнай палітыкі партыі. Яно палкам адносіцца таксама і да Беларусі, прычым мы асабліва павінны падкрэсліць той факт, што паспехі, дасягнутыя Беларуссю ў галіне сацыялістычнага будаўніцтва, сталі магчымымі дзякуючы велізарнай штодзённай брацкай дапамозе з боку ўрада СССР і рускага пролетарыята, асабліва дзякуючы асабістаму штодзённаму кіраўніцтву і ўказанням вялікага, мудрага таварыша Сталіна.

Разгорнутае пераможнае будаўніцтва сацыялізма ў СССР выклікала і выклікае адчайнае супрацьдзеянне з боку алжываючых ас-

шых відаў і веравызнанняў меркавалася быць абавязковым.

Аўтарамі гэтай праграмы буржуазнай рэстаўрацыі былі Рак-Міхайлаўскі, Лушчэвіч, Дварчанін і Гаўрылюк. Праграма была прынята агульным сходам «палітычнага цэнтру» ў Вільні ў 1928 годзе.

Толькі прытушэннем класовай, рэвалюцыйнай пільнасці з боку раду саветскіх і партыйных работнікаў можна вытлумачыць факт прыкнення контррэвалюцыйных нацыяналі-дэмакратычных элементаў у асобныя звонкі партыйных і саветскіх арганізацый Беларусі. Дзе яны праводзілі на працягу раду гадоў антысаветскую работу, прытрымваючыся фальшыва-нацыянальным сцягам, а сям-там і партбілетам.

Іменна з-за адсутнасці пільнасці ў органах Наркамзема змагла ў 1932 г. з'явіць сабе гняздо яўна контррэвалюцыйная, шкодніцкая група, праводзіўшая ў сваёй рабоце старую, прышчэпаўскую палітыку, разлічаную на рэстаўрацыю кулацкай гаспадаркі, група арганізаваўшая знішчэнне калгаснага стада шляхам шкодніцкіх прышчэпак.

Іменна таму і ў літаратуры нац-дэмаўскія элементы атрымалі магчымасць выступіць з радам яўна контррэвалюцыйных твораў, накіраваных да дыскрэдытацыі лініі партыі і палітыкі саветскага ўрада.

Іменна таму маглі мець месца амаль непрыкрытыя контррэвалюцыйныя наскокі на лінію партыі ў галіне беларускага правапісу і мовы ў 1932-1933 гг. Сутнасць гэтых вылазаў зводзілася да лічэння накіраваных працэс рэвізіі беларускай мовы на буржуазна-нацыяналістычны шлях, адраваць беларускую мову ад сучасных ася- і шытаных сацыялістычнага будаўніцтва ў БССР.

нацдэмаўскія арганізацыі і іх агентуру ўнутры партыі, але не здолела зрабіць з гэтага ўсіх неабходных урокаў.

Партыйныя і саветскія арганізацыі, аслаблены большавіцкую пільнасць, не здолелі своечасова распазнаць новую тактыку класовага ворага. Партыйныя і саветскія арганізацыі БССР уяўлялі, што наша партыя ва глагу вугла старэйшай палітыцы «бліжэйшых пролетарыяў і поўпролетарыяў» раз'яўляе нацыяналісцкай для сумеснай «рэвалюцыйнай барацьбы». Паставілі сваю пільнасць і гніты ліберальна да нацдэмаў, праяўленыя з боку раду партыйных і саветскіх арганізацый Беларусі, павялі к раду скажэнняў у практыцы пратывілення беларусізацыі ўжо ў 1933 годзе (справа настаўніка Сцёпур, ускрытая органам Цэнтральнага Камітэта партыі «Прамай» і рад іншых падобных спраў).

У сувязі з апублікаваннем у «Прамай» фактаў скажэння нацыянальнай палітыкі партыі ў БССР, і адназначна на справе Сцёпур, ЦК КП(б)Б прама ўказаў КП(б)Б, што «усіяны факты прамай забароны карыстання рускай мовай у зносінах дзяржаўных або іншых органаў Беларусі, усімі таварышамі, як і факты праследвання за рускую мову навал у прыватнай абстаноўцы — з'яўляюцца асабліва цяжкімі — ва ўмовах рэстаўрацыі ўсёй культуры ў Беларусі — прамым скажэннем нацыянальнай палітыкі партыі, выгадным толькі класавым ворагам».

Гэта рашэнне ЦК КП(б)Б з'яўляе сапраўднай праграмай работы КП(б)Б па сапраўды большавіцкаму правядзенню левых-сталінскай нацыянальнай палітыкі партыі.

трамваямі, аўтобусамі, каналізацыяй, электраасвятленнем, вода-праводам і т. д.

У гэтых адносінах асабліва паказальны рост сталіцы БССР — Менска, калісьці чыноўніцкага гарадка мещачковага тыпу, з трышчобамі, з незабудаванымі, амаль

таткаў капіталістычных элементаў.

У сваёй барацьбе класавы вораг і яго агентура не ганьбуюць ніякімі сродкамі. Шкодніцтва, шпіянаж, правакацыя, терор — вось улюбёныя металы іх контррэвалюцыйнай работы.

Большэвікі Беларусі ў барацьбе за сацыялізм

(Працяг артыкула сакратара ЦК КП(б)Б тав. Н. Ф. ГІКАЛО)

Разграміўшы нацыяналістычныя элементы, па-большэвіцку выпраўляючы дапушчаныя памылкі ў практыцы правядзеньня беларускага КП(б)Б разам з тым самым рашучым чынам вяла барацьбу і супроць праўленьняў вялікадзяржаўніцтва.

Велізарную дапамогу КП(б)Б у выхаванні нацыяналістычных элементаў самых рознастайных аддзяленьняў аказала чыстка партыі ў 1933 годзе. Дзякуючы чыстцы былі ўскрыты ў радзе навукова-даследчых устаноў, а таксама ў савецкіх і партыйным апаратах старанна замацаваўшыся контррэволюцыйныя трацкіска-эўропэўскія, бундаўскія, нацыяналі-дэмакратычныя, вялікадзяржаўныя элементы.

Сакрушальны ўдар напярэмаўсім элементам нанесла КП(б)Б у 1932 і 1933 гг., у перыяд барацьбы за выкананне плана хлебазаготовак 1932 і плана хлебапаставак 1933 года.

Мабільную масу калгаснікаў на барацьбу супроць астаткаў кулацтва, аказаваных адчайнае супраціўленне мерапрыемствам савецкай улады на вёсцы, КП(б)Б ўскрыла і разграміла дзесяткі контррэволюцыйных кулацкіх арганізацый.

Разгром усіх гэтых контррэволюцыйных элементаў суправаджаўся вылучэннем на актыўную кіруючую савецкую работу соцель і тысяч сапраўдны савецкіх людзей з рабочых і калгаснікаў.

Выходзячы з указання таварыша Сталіна аб «спосабах вырошчвання і ўмацавання марксісцкіх кадраў з мясцовых людзей, кадраў, якія могуць служыць самым важным і ў алоннім рахунку рашучым аргументам савецкай улады на акраінах і ў напярэсудках», КП(б)Б стварыла моцны касцяк найлепшых большэвікоў: беларусаў, яўрэяў, палікаў і інш.

Гэты большэвікі выхаваліся і загартаваліся ў барацьбе з контррэволюцыйнымі нацыяналістамі, трацкістамі, бундаўцамі, а таксама з элементамі, праўдлівымі гняў лібералізму ў адносінах да немож-

занняў у рабоце КП(б)Б вырошчванне і замацаванне на кіруючай партыйнай і савецкай рабоце большэвіцкіх кадраў з беларускага працоўнага насельніцтва.

У сваёй гістарычнай прамоўе на XVII з'ездзе таварыш Сталін ярка паказаў, што «роля так званых аб'ектыўных умоў зьявілася к мінімуму, тады як роля нашых арганізацый і іх кіраўнікоў стала рашучай, выключнай»).

З выключнай глыбінёй і празорлівацю таварыш Сталін у гутарцы з металургамі гаварыў аб тым, што нельга тэхніку адарваць ад людзей, прыводзячых яе ў рух. «Тэхніка без людзей мёртва. Лоўчунг «Тэхніка ў перыяд рэканструкцыі вырашае ўсё» мае на ўвазе не годую тэхніку, а тэхніку на чале з людзьмі, аўладаўнымі тэхнікай... Трэба берачы кожнага асобна і разумеючага работніка, берачы і вырошчваць яго. Людзей трэба клапаціліва і ўважліва вырошчваць, як садоўнік вырошчвае аблюбаванае плодовае дрэва. Выхоўваць, дапамагаць расці, даць перспектыву...».

Большэвікоў, высунуўшыся з працоўнага карэньнага насельніцтва Беларусі, выхаваных і загартаваных у барацьбе з усякага роду антыпартыйнымі групамі, а таксама з буржуазным нацыяналізмам, гэтай асноўнай ідэйнай перапайкай «па шляху вырошчвання марксісцкіх кадраў, марксісцкага авангарда на акраінах і ў рэспубліках» (Сталін), мы павінны і далей яшчэ больш ідэйна ўзбройваць і загартоўваць у барацьбе супроць усіх і ўсякіх класава-варожых груп і групачак.

У гэтай сувязі КП(б)Б разгарнула за апошнімі месяцы яшчэ больш паглыбленую работу для ўмацавання ідэйнай узброенасці ўсіх членаў КП(б)Б на аснове яшчэ больш глыбокага вывучэння гісторыі барацьбы нашай партыі з



Ленінградскі механічны завод № 7 освоіў і выпусціў савецкі гіпсавы інструмент для прадзіва пняні. Гэта машына складаецца больш чым з 900 частак. Да гэтага часу яна ўвозілася з-за граніцы.

НА ЗДЫМКУ: Зборка гіпсавінігаў у цэку завода № 7.

ПЯТЫ ЗВЫШМАГУТНЫ ПАРАВОЗ „ІС“

ГАЛУТВІНА, 22 сакавіка. (БЕЛТА). Сёння Каломненскі завод закончыў зборку 5-га звышмагутнага паравоза «ІС», сканструяванага савецкімі спецыялістамі і пабудаванага з савецкіх матэрыялаў. Паравоз «ІС» будзе вадзіць састаў пасажырскага поезда ў 20 пультмануфактскага вагонаў з максімальнай скорасцю ў 100 км. у гадзіну.

Звычайныя пасажырскія паравозы «СУ», выпускаемыя заводам, вадзяць саставы толькі ў 10 пультмануфактскага вагонаў са скорасцю 60 км. у гадзіну.

ВЫМУШАНАЯ ПАСАДКА ТАВ. МОЛАКАВА

МАСКВА, 22 сакавіка. (БЕЛТА). Галоўнае кіраўніцтва Паўночнага морскага шляху атрымала радыёграму аб тым, што 21 сакавіка тав. В. С. Молакаў і экіпаж яго самалёта прыехалі на алоях у сяло Караул, якое знаходзіцца за 60 км. на поўнач ад Усць-Енісейскага порта. Молакаў прывёз у Караул прылады і дакумэнты са свайго самалёта, атрыманнага рад нашкоджанняў пры вымушанай пасадцы на востраве Соловкі.

ПАСЛЯ ўвядзення ўСАГУЛЬНАЙ ВАЙСКОВАЙ ПАВІННАСЦІ ў ГЕРМАНІІ ГЕРМАНСКІ ІМПЕРЫЯЛІЗМ РЫХТУЕЦЦА ПЕРАКРОЦЬ КАРТУ ЕўРОПЫ ШАЛЁНАЯ ГОНКА УЗБРАЕННЯУ Германія распалагае 500-тысячнай арміяй

ШАЛЁНАЯ ГОНКА УЗБРАЕННЯУ Германія распалагае 500-тысячнай арміяй

ПАРЫЖ, 21 сакавіка. (БЕЛТА). Як паведамляе агенцтва Гавас французскай ваенны міністр генерал Марэн выступіў на паўднёва-заходняй камісіі палаты дэпутатаў з прамовай, у якой асветліў становішча ваенных сіл Германіі. Ён указаў, што пры 26 дывізіях, якія Германія зараз стварае, колькасць яе арміі складзе прыблізна 500 тысяч чалавек. Затым ён падкрэсліў, што абавязковая працоўная павіннасць у лагерах прамусовых работ фактычна дае моладзі ваенную падрыхтоўку, роўнацэнную падрыхтоўцы, атрыманай за адзін год нармальнай ваеннай службы. Ваенны міністр Марэн патрабаваў, каб прызыўны ўзрост быў зніжан ва Францыі да 20 год замест 21

года, і ўказаў на неабходнасць ўзмацніць вытворчасць кадравых ваенных спецыялістаў. Затым ваенны міністр заявіў, што міністэрства мяркуе ўзмацніць выроб ўзбраенняў, для чаго намерана папрасіць новых крэдытаў на 1935 год і наступныя гады. Выступіўшыя ў спрэчках члены камісіі заявілі, што колькасць германскай арміі дасягне ў бліжэйшым часе 720 тысяч чалавек. 70 проц. германскіх заводаў, — заявілі яны, — заняты зараз выробам ваенных матэрыялаў. Заводы, якія выпускаюць кулямёты, працуюць бесперапынна днём і ноччу. Кожны дзень авіяцыйныя заводы выпускаюць па 15 самалётаў. Такім чынам праз 3 месяцы Германія будзе мець 1.500 самалётаў.

Тры з паловай мільярды руб.—на паветраныя ўзбраенні

ПАРЫЖ, 21 сакавіка. (БЕЛТА). Французскі міністр авіяцыі Дэнэн выступіў у авіяцыйнай камісіі палаты дэпутатаў з патрабаваннем зацвердзіць новыя крэдыты на паветраныя ўзбраенні. Дэнэн падкрэсліў, што германская авіяцыя прадстаўляе сур'ёзную сілу. Ён паведаміў, што 2

мільярды франкаў, адпущаных на бюджэт 1935 года, ужо зраскодаваны, і прасіў прадаставіць залік бюджэта 1936 года яшчэ паўтара мільярда. У заключэнне Дэнэн паведаміў, што мяркуецца прадоўжыць лінію грамадзянскай авіяцыі да Масквы.

СПАДЗЯВАННЕ НА ПАДТРЫМАННЕ АНГЛІІ

БЕРЛІН, 21 сакавіка. (БЕЛТА). Каментарыі германскіх газет к прамоўе французскага прэм'ера Флорэна і к рашэнню аб скліканні яшчэ да пазяткі Саймона і Ідэна ў Берліне паліцыйнага франка-англа-італьянскай нарады сведчаць аб некарай трывозе. Аднак, газеты выказваюць упэўненасць, што Англія не зменіць сваёй такой выгаднай для Германіі пазіцыі.

не ў Італіі і 2) пасылкі на гэту нараду не Саймона, а Ідэна. «Не гледзячы на гэта — піша далей «Берлінер тагеблат» — парыйская канферэнцыя прынята ў Лондане як нечаканасць. бо Англія намервалася прадаўжаць дзейнічаць па самай прамой лініі. Найбольшай увагі асуджуе выказанне карэспандэнта «Берлінер тагеблат» аб мэтах, якія ставіць сабе Англія, прымяоучы ўдзел у парыйскай канферэнцыі.

З гэтага пункту гледжання асобліва характэрна паведамленне доцданскага карэспандэнта «Берлінер тагеблат», які падкрэслівае, што Англіі ўжо ўдалося дабіцца двух кампрамісаў, а імяна: 1) склікання летай нарады ў Парыжы, а

«Англія — піша карэспандэнт — лічыць неабходным падтрымаць крокі к таму, каб утрымаць Францыю ў вядзенні і каб прадухіліць яе выхад з сільнага і вялікім трудом сеткі пералавораў».

„У ЕУРОПЕ ПАНУЮЦЬ НАСТРОІ ВАІНЫ“

ЛОНДАН, 21 сакавіка. (БЕЛТА). Сёння, на прапанову лейбарыстаў, адбыліся спрэчкі ў палате абочыняў аб становішчы ў Еўропе. Спрэчкі ў якіх удзельнічалі Дэлаборн, Сэ-

А. Дамфрэнне ад запрашэння паслаць у Берлін — сказаў Саймон — не прышло-б ні к чаму. У заключэнне Саймон заявіў, што задачай палітыкі Англіі ў цяжкіх



ЛЯ АНГЛІЙСКАГА ШЛАГБАУМА ФРАНЦУЗСКІ АДКАЗ ГЕРМАНСКАМУ УРАДУ

Пасол Францыі ў Маскве г. Альфан прадставіў народнаму камісару па замежных справах тав. М. М. Літвінаву копію ноты, паслапай 21-га сакавіка француз-

скім урадам германскаму ўраду, у адказ на паведамленне апошняга ад 16-га сакавіка аб увядзенні вайскавай павіннасці ў Германіі.

ФРАНЦУЗСКІ ДРУК АБ ПАЗЕДЦЫ ЛАВАЛЯ У МАСКВУ

ПАРЫЖ, 21 сакавіка. (БЕЛТА). Друк вітае рашэнне савета міністраў аб пазедцы Лавалы ў Маскву.

дзейнасці Францыі, Англіі, Італіі і Савецкага Саюза.

«Візіт Лавалы ў Маскву, — піша газета «Экспрэсь-ор», — адбудзецца, як толькі гэта дазволіць умовы вшутраю і знешняй палітыкі абодвух краін, супрацоўніцтва якіх для арганізацыі трывалата і доўгага міру в'яжуча такім цесным і дзейным, як толькі гэтага можна чакаць».

Газета «Эр нувель» піша: «Мы віншваем сабе з навіной аб тым, што Лаваль у хуткім часе пазедзе ў Маскву. Кіраўнікі Савецкага Саюза, якія аказалі столькі ўслуг справе міру, ніколі не пераставалі даказваць неабходнасць рэалізацыі ўсіх элементаў доцданскіх пагадненняў. Гутаркі, якія будзе мець Лаваль з савецкімі кіраўнікамі, дадуць яшчэ большую ўздзе-

Рыс. ЯН. НАШКЕЛЯ.

сты. дзяржавы абавязальства.

Апіраючыся на гэтыя вырасшы ва апошнія гады калгасы і пралетарскі актыў, КП(б) у 1933-1934 гг. дабілася рашучага паліпшэння партыйнай і савецкай работы на ўсіх участках сацыялістычнага будаўніцтва. Асабліва ярка гэта аказалася ў правядзенні сяўбы і ўбавачнай і ў выкаванні калгаснікамі аднаасобнікамі сваіх абавязальстваў перад дзяржавай.

Мерапрыемствы, праведзеныя КП(б) па выкарыстанню палітычна-наістачных і іншых контррэвалюцыйных элементаў, зусім не азначаюць, што ў інерцыйны час магчыма якое-б там ні было самасупакаенне.

Толькі нядаўна КП(б) выправіла памылку, дапушчаную ў раздзе рабонаў з пераважаючым беларускім насельніцтвам, дзе штучна былі засаджаны польскія школы, у якіх па сутнасці ў прымусявым парадку накіроўвалася дзеці беларусаў.

Рэвалюцыйная большэвіцкая пільнасць павінна быць ва многа раз умножана ў КП(б)Б, асабліва ўлічваючы, што ажыўшым астамі класавога ворага і яго агентыры, канчаткова траціць ўсякі прэнт пад нагамі, старанна маскуюцца і прыбігаюць да самых гучных і зверскіх сродкаў барацьбы з пераможна наступваючым сацыялізмам. КП(б)Б улічвае, што ў БССР — штатацыянальнай і напіравінай рэспубліцы — уся гэта двурэштывікая і не раз апыскаўшая партыя павінна тваіць з былых трацістаў, зноўбудаў, бундаўцаў, эсераў і меншавікоў, прышоўшых у партыю з каменем за пазухай, змякаюцца з контррэвалюцыйным нацыянал-дэмакратызмам і выступае ў саюзе з фашыстамі капіталістычных краін супраць савецкай улады і большэвіцкай партыі.

Мы павінны рашуча і да канца дабіць усе астаткі нацыянал-дэмакратызма ў нашай рэспубліцы, усе ісправіленні нацыянал-апартуызма ў КП(б)Б, у якой-бы замаскаванай форме нацыянал-апартуызм ні выступаў. А для гэтага трэба ўсім межа паглыбіць ідэяўно ўзброенасць вольнага члена беларускай партыйнай арганізацыі, павысіць якасць арганізатарскай работы кожнага кіраўніка-большэвіка і іменна на гэтай аснове разіць зората сапраўды базілітасна і без прамакну.

У асаблівасці вялікае месца з гэтага пункту гледжання павінна

ты партыйнымі групоўкамі і ўхільамі ў яе радах.

Крок за крокам КП(б)Б умацоўвае, расстаўляе і правярае кадры большэвікоў на такіх палітычна-бстрых участках, як выкладанне гісторыі партыі, кіраўніцтва ВМУ і навукова-даследчыкі ўстановамі. КП(б)Б ушчыльную падышла да пытання ўмацавання лепшымі людзьмі большэвіцкага друку, як астраўнай зброі партыі. Нядарма ў КП(б)Б, як і ва ўсёй ВКП(б), разгарнулася велізарная арганізатарская партыйна-масавае работа па ўмацаванню ўсіх партыйных арганізацый, у асаблівасці вільных. Нядарма на аснове павышэння рэвалюцыйнай, большэвіцкай пільнасці КП(б)Б, таксама як і ўся ВКП(б), ачышчаецца, асабліва за апошні час, ад усякага роду крытаўніцтва, двурэштывічых контррэвалюцыйных трацісцка-зіноўбусаў падонкаў (Галенда, Фіор і інш.), а таксама ад змялкаючыхся з імі буржуазна-нацыяналістычных элементаў.

Найвялікшы ўздым нацыянальнай культуры Беларусі знаходзіць сваё выражэнне і ў тым, што іменна кадры большэвікоў з працоўных мясцовага карэняга насельніцтва з усёй большэвіцкай базілітаснасцю білі і б'юць контррэвалюцыйнае трацісцка-зіноўбускае ахвасце, прыхватывістаў і ўсякія іншыя антысавецкія і антыпартыйныя групоўкі, білі і б'юць контррэвалюцыйны беларускі і вялкарускі павітэзм. І прапер асабліва ясна, што КП(б)Б магла справіцца з задачай разгрому ўсіх гэтых антысавецкіх і антыпартыйных прамі і груповак толькі дзякуючы правільнаму ажыццяўленню мудрых, празорлівых указанняў вялікага Сталіна.

У адказны гістарычны момант гэтыя большэвікі, згуртаваўшы вакол сябе рабочыя і калгасныя масы Савецкай Беларусі, створаць несапрушальную спяну беззаветных барацьбітоў на захопнай трыніцы Савецкага Саюза. Пралетарыят і працоўныя ўсіх нацыянальнасцей нашай радзімы пры падтрыманні працоўных і прыгнетчаных нацыянальнасцей усяго свету, пад кіраўніцтвам сталінскага Цэнтральнага Камітэта нашай партыі на чале з найвялікшым чалавекам нашай эпохі — таварышам Сталіным — забяспечаць канчатковае таркаство вялікай справы камунізму.

*) І. Сталін. «Вопросы ленинизма», стар. 590. («Большевик» № 4, 1935 г.).

Начальнік авіаслужбы Галоўнага кіраўніцтва паўночнага москвскага шляху тав. М. І. Швэбелёў наведваў супрацоўніка ТАСС, што ім атрымала дазвол ад начальніка вострава Дэйкоон тав. Светамова аб тым, што ў Усць-Парту падрыхтован аэрадром для вылятаючага 27 сакавіка з Краснаярска самалёта «Н-46», на якім тав. Молаваў будзе прадаўжаць свой палёт. Падрыхтоўваецца аэрадром і ў Карауме.

ШТОРМ НА ЧОРНЫМ І КАСПІЙСКІМ МОРЫ

БАКУ, 21 сакавіка. (БЕЛТА). Свіння раніца на Каспійскім моры разразіўся шторм сілаю ў 8 балаў. К двум гадзінам для ён дасягнуў 9 балаў. Судны, гатовыя к выхату ў мора, простаіваць у доках. У Бакинскім парту намаганьнямі суднавых каманд і партовых рабочых выратаван танушы буксіры паравод «Ленінец».

РАСТОЎ-ДОН, 21 сакавіка. (БЕЛТА). Разразіўшымся штормам у ноч на 21 сакавіка сарвала з якара парусна-маторнае судно «Партизан Фисанов», якое накіроўвалася ў Сочи з грузам цементу. Судно выкінута на бераг недалёка ад Рыверы і захлістаецца хвалямі. Прышоўшы у Туапсе буксір «Борец» не мог аказаць яму дапамогі. Каманда «Партизана Фисанова» ў ліку 11 чалавек знята з судна. Апошнім ашыў на бераг капітан Шпеленка.

ПАХОД ЗА ВАЛАКНО № 14-16

АГЛЯД ДРУКУ

«Ленінскі прызыў», Орша

Селькоры Аршаншчыны — дэлегаты III ўсебеларускага з'езда рабселькораў, як толькі вярнуліся ў свае калгасы, зараз-жа расказалі калгаснікам і калгасніцам аб рабоце з'езда і аб похадзе за лён імя тав. Гікало, які абвясціў з'езд.

Закіпела работа. Ажылі на-сценгазеты. Селькоры актыўна мабілізуюць калгасныя масы па барацьбу за высокую якасць лён.

Радзінная газета «Ленінскі прызыў» паказвае ўзор аператыўнасці ў разгортванні паходу за лён. Пачынаючы з 6 сакавіка, на ве старонках кожны дзень друкуюцца выступленні ўоб новых і новых удзельнікаў паходу.

год. Якія-ж гэта мерапрыемствы? «На агульным калгасным сходзе ўжо абгаворан план сяўбы. Учаснікі зямлі падрыхтаваны з восені, узараны на зяблівая глыбока. Насенне ачышчана і захавана ў шчыльных амбарах. Бригады зключылі дагаворы на сацспарніцтва. Яны ўключыліся ў паход за лён імя тав. Гікало. У 1935 годзе будзем змагацца за 14 і 16 нумары валакна».

Заканчваюць сваё пісьмо селькоры калгаса «Чырвоныя Яромкавічы».

У гэтым-жа нумары газеты выступае і рэдактар брыгаднай наспенгазеты (3-я брыгада калгаса «Прамень сацыялізма») т. Загарэльскі Кузьма. Ён так расказвае аб памылках мінулага года. Гэтыя памылкі пачуваліся:

«Сялі мы лён у мінулым годзе проста такі на пустым месцы. Вось трэцяя брыгада пасяла лён наля былога хутера Махначова. Глеба тут падзолістая, месца нізкае. Адказны за лён не было. Лён засеялі — і рукі ў мішэні. А лён патрабаваў многа клопатаў».

Ну, зразумела, лён не вырастаў. Тут было з загадоўкамі. Селькоры ўлічылі леташнія памылкі. Селькоры ўпэўнена заяўляюць:

«У гэтым годзе ўсе 32 гектары ільну будучь засеяны лепшым насеннем, на лепшай глебе. Насценная газета нашай брыгады барацьбу за лён пачынае ўжо зараз. Канкрэтная задача — дабіцца №№ 14—16 па якасці валакна».

Брыгада № 3, уключыўшыся ў паход за лён імя тав. Гікало, выклікала на сацыялістычнае спаборніцтва першую, другую і чацвёртую брыгады свайго калгаса і тры брыгады калгаса «Ларынаўка».

У наступным нумары газеты «Ленінскі прызыў» Лаўрушына Дуня (рэдактар наспенгазеты калгаса «Х з'езд саветаў») таксама ўпэўнена заяўляе: «Даб'ёмся 14 нумара валакна. Яна расказвае, як і на якіх глебах будзе сеяцца лён».

Уключаюцца ў паход за лён імя тав. Гікало і брыгады, у якіх ужо даведзены да брыгад. Абгаварылі ўчасткі, дзе сеяць і пасля якіх палірадунаў. Выбраві ў большасці канюшынішчы. Лепшых

імя тав. Гікало і брыгадыры, старшыні калгасаў. Вось брыгадыр 3 брыгады калгаса «Калектыўіст» (Гальчэўскі сельсовет) Панатаева Ніна піша:

«Наш калгас уключыўся ў паход імя тав. Гікало. Мая брыгада заключыла сацыялістычны дагвор з 4-й брыгадай. Гадоўныя пункты дагавора такія: рана пасяць, па-гаспадарску даглядзець лён на полі і нумарнасць валакна мець не ніжэй 14—16».

Старшыня калгаса «Чырвоная змена» (Тумініцкі сельсовет) тав. Вязлодава Эмілія, перадаючы вопыт мінулага года, расказваючы, як яе калгас ужо дабіўся 14—16 нумароў валакна ставіць задачу: дабіцца ў 1935 годзе не менш 4,5 пэнтна. высокая якасцнага валакна з гектара. Яе калгас таксама ўключыўся ў паход імя тав. Гікало.

Узорны прыклад разгортвання паходу за лён імя тав. Гікало, які паказвае газета «Ленінскі прызыў», трэба падхапіць усяму пізавому і радзіннаму друку Савецкай Беларусі.



Амерыканскі лётчык Клем Сон дэманстраваў нядаўна сканструяваны ім крылі, нагадаючы перапонкі лятучай мышы. З вышыні 4000 метраў ён кінуўся ўніз і пратрымаўся значны час у паветры, прадаўжаючы парыць на сваіх крыллях, вынаёўшы нават мёртвую пятлю і т. д. На вышыні 700 метраў ён раскрыў парашут і спусціўся на зямлю.

НА ЗДЫМКУ: канструктар са сваімі крыллямі.

«Фігаро» піша: «Пасля ў Савецкай Саюзу вышлага міністра замежных спраў павінна мець сваім вынікам збліжэнне дыпламатычнай

ЛОНДАН, 21 сакавіка. (БЕЛТА). Як наведваў агентаў Рэйтар, Лон паля пазедкі ў Маскву па дарозе назад з Варшавы 4-га красавіка заедзе па запрашэнню чэхаславацкага ўрада ў Прагу. Гэта вестка не з'явілася нечаканасцю.

Балі ўпершыню быў высунут праект пазедкі ў Маскву і Варша-

ву, візіт у Прагу таксама быў аб'ектам абмеркавання.

Паводле слоў агентаў, гутаркі з урадам Чэхаславакіі будуць далейшым крокам у працірыптым англійскім урадам вывучэнні пытання аб палках безапаснасці, і пазедка Ідэна будзе азначаць развіццё дыпламатычных адносін Англіі з Малой Антанай.

Оярод рабочых абутковай прамысловасці ў Варшаве нечуваная галеча. 90 проц. варшаўскіх шаўцоў жыве ў палвалах. Найлепш аплочваемая катэгорыя рабочых,

Ідэн наведвае Прагу

ЗАБАСТОўКА ВАРШАўСкіх ШАўцоў

ВАРШАВА, 21 сакавіка. (БЕЛТА). У Варшаве прадаўжаецца ўжо два тыдні забастоўка 10 тыс. рабочых шаўцоў. Рамесніцкія падмайстры і рабочыя абутковых фабрык высуунлі патрабаванне аб павышэнні зарплаты.

У Кельцах баставаў 4 тыс. павяцкіх падмайстраў і рабочых абутковых фабрык. У рэзультате 5-тыгнёвай забастоўкі, рабочыя дабіліся заключэння калектыўнага дагавору і павышэння зарплаты.

А. Ф. М Я С Н І К О У

10 год таму назад трагічна загінуў пры паветранай катастрофе першы старшыня ЦВК і СНК БССР, сакратар Закрайкома і кандыдат у члены ЦК РКП(б) т. А. Ф. М Я С Н І К О У

22 сакавіка 1925 года з прычыны паветранай катастрофы абарвалася багатае жыццё большавіка, чья работа так цесна звязана з Окцябрскімі днямі і гадамі прамадзянскай вайны ў Беларусі, чьё імя моцна спаяна са справай стварэння КП(б)Б і БССР. 10 гадоў назад загінуў Александр Фёдаравіч Мяснікоў, разам з С. Г. Магілеўскім і Г. А. Адарбекавым.

Закаўказзе, Масква, Заходні фронт, Беларусь, Чэха-славацкі фронт, зноў Масква і Закаўказзе — усюды, дзе працікалі гады яго бурнай дзейнасці, помняць працоўныя бліскучага і нястомнага арганізатара-большавіка, выдатнага трыбуна, выдатнага публіцыста, большавіка-ленінца А. Ф. Мяснікова.

Мяснікоў яшчэ ў 1904 годзе далучыўся да рэволюцыйнага руху, а ў 1906 годзе пачаў сваю актыўную работу ў Нахічэванскай арганізацыі РСДРП. У канцы 1906 года яго арыштоўвае ў Маскве паліцыя, але А. Ф. бязьвінны і аж да 1911 года працуе ў Бакінскай большавіцкай арганізацыі. Тут, у барацьбе супроць меншавікоў і нацыяналістаў загартуваецца большавік Алёша.

У 1911 годзе А. Ф. прыязджае зноў у Маскву, канчае ўніверсітэт, шмат часу аддаючы партыйнай рабоце. Імперыялістычная вайна, набліжэнне і ў арміі Мяснікоў наладжвае сувязі, атрымлівае літаратуру, вядзе прапагандыстскую работу. Напярэдадні Лютаўскай рэволюцыі ён пападае на Заходні фронт, размяшчаны на тэрыторыі Беларусі.

У Беларусі, у Менску працякала кіпучая дзейнасць Мяснікова ў 1917 годзе. На першым франтавым з'ездзе Садацкіх Рабочых і Сялянскіх дэпутатаў А. Ф. быў выбран у фронтавы камітэт, які і пастараўся скарыстаць, не глядзячы на яго згодніцкую большасць, для наладжвання сувязі з часцямі фронту. Але галоўную сваю ўвагу А. Ф. звяртае на стварэнне ў самым Менску моцнай большавіцкай арганізацыі і на заваяванне Менскага Савета.

Гэта Мяснікоў быстра праводзіць у жыццё: ужо ў маі ствараецца моцная большавіцкая арганізацыя, парваўшы з меншавіцкай аб'яднанай

пачвале артыкулы Мяснікова багатым зместу, трашна білі ў цэль. Балі, напрыклад, у верасні 1917 года ўвесь хор здраднікаў спяваў дыфірамбы Бунду з поваду яго дваццацігоддзя, калі да гэтага хвалебнага хору далучылі свае галасы і буржуазныя партыі, А. Ф. напісаў разкі артыкул, паказваючы сапраўднае аблічча бундаўцаў, як буржуазных нацыяналістаў. Мяснікоў пісаў: «Бундаўцы заўсёды былі і ў даны момант вельмі далёкі ад класовай палітыкі пролетарыята... Прыстасаванне да буржуазіі, рух за ёю, хісткасць у сваёй дзейнасці — вось чым характарызуецца ўся тактыка бундаўцаў на працягу дзесяткаў гадоў» (Молот № 14, ад 30 верасня 1917 г.).

Асабліва влічэе значэнне гэе барацьба, якую ў гэты-ж час ўзначальваў і падняў на вялікую прынцыповую вышыню А. Ф. Мяснікоў супроць беларускіх нацыяналістаў і іх контррэволюцыйных арганізацый — Беларуска рада, Беларуска Грамада, беларускія ваенныя арганізацыі і інш.

І тады ўжо большавікі Беларусі, ўзначальваемыя тав. Мясніковым, бязлітасна выпрывалі здрадніцкі контррэволюцыйны твар беларускіх нацдэмаў і іх правадыроў.

«Звезда», а пасля яе закрыцця Беранскім «Молот», а потым «Буревестник» адтрымвалі велізарную ролю ў падрыхтоўцы склікання абласной нарады большавіцкіх арганізацый Беларусі і Заходняга фронту, а пазней і першай і другой канферэнцыі гэтых-жа арганізацый. Быў створан абласны і франтавы цэнтр большавікоў, на чале якога стаў Мяснікоў. Да гэтага-ж часу ў Менскім Совеце большасць была ўжо заваявана большавікамі. Большавіцкія арганізацыі быстра растуць, накіруючы к часу II Паўночна-Заходняй абласной канферэнцыі большавікоў (5 кастрычніка) паліты армію, амаль у 60 тысяч членаў партыі і сячучваючых, кіраваную шматлікімі масамі пролетарыяў і працоўных сялян Заходняга фронту і Беларусі.

22 кастрычніка (4 лістапада) 1917 года Менскі Совет збіраецца на ўрачыстую нараду з поваду дваццацігоддзя стварэння першага Савета ў свеце — Петраградскага Савета ў 1905 г.



Тав. МЯСНІКОУ.

дзе таксама граміць Каманева — Зіноўева і яго насялядоўцу Граманшэўскага. Пасля Окцябрскіх дзён вельмі важнае значэнне набыла рэспубліканская работа. На другім з'ездзе садацкіх Заходняга фронту пануляючы і любімы садацкай масай Мяснікоў выбіраецца на пост галоўнакіруючага Заходняга фронту. У сваіх установах тав. С. Орджаанізідзе, як быў прадстаўніком ЦК на гэтым з'ездзе, піша: «Памятаю, як сёнешні дзень вычарылі пасяджэнне з'езда Саветаў садацкіх дэпутатаў

інфармацыі і прыняцця мер у выпадку ўскладнення на Заходнім фронце.

Рэволюцыя ў Германіі. Наступленне Чырвонай арміі. Беларусь вызвалена. На дырэктыве Леніна і Сталіна Мяснікоў падрыхтоўвае стварэнне Беларускай Совецкай Соцыялістычнай Рэспублікі і Компартыі большавікоў Беларусі. Перад 6-й абласной партыйнай канферэнцыяй А. Ф. едзе к таварышу Сталіну, над непасрэдным кіраваннем ужо створанай Беларускай

рынд. У Маскве не было хлеба. Контррэволюцыя прапавала скарыстаць цяжкае становішча рэспублікі, каб у тылу дэзарганізаваць Совецкую ўладу.

Якраз у гэты перыяд Мяснікоў астаўся сакратаром Маскоўскага Камітэта. У самыя цяжкія моманты А. Ф. звяртаўся за парадой к Леніну і Сталіну. І не раз Ленін або Сталін разам з Мясніковым ездзілі на рабочыя сходы, у самыя адказныя месцы, дзе ворагам удавалася больш за ўсё напакасціць. Заклікі правадыроў, палкія прамовы А. Ф. выклікалі энтузіязм, гналі апатыю і засмучанасць, усялялі ў масах упэўненасць у перамозе.

У красавіку 1921 г. А. Ф. накіроўваецца Цэнтральным Камітэтам для работы ў Закаўказзе. Перад ад'ездам ён быў у Владзіміра Ільіча і тав. Сталіна. Владзімір Ільіч падрабязна, як піша ў сваіх успамінах Мяснікоў, гутарыў з ім аб задачах камуністаў Закаўказзя, аб велізарным значэнні работы ў Закаўказзі для прабуджваючыхся краін Усхода. Па просьбе Мяснікова, Ленін напісаў пісьмо «Таварышам-камуністам Азербайджана, Грузіі, Арменіі, Дагестана, Горскай рэспублікі» (Збор твораў, т. XXVI, стар. 191-192). Гэта пісьмо, па просьбе Леніна, было прагледжана і тав. Сталіным.

Аж да сваёй трагічнай смерці А. Ф. працаваў у Закаўказзі, у апошнія годы сакратаром Закаўказскага крайкома ВКП(б). XIII з'езд партыі выбраў Мяснікова кандыдатам у члены ЦК ВКП(б).

І вось страшная катастрофа — пажар аэраплана — абарвала гэта гераічнае жыццё большавіка.

Дзесяць гадоў прайшло з дня гэтай трагічнай катастрофы. За гэтыя гады змяніліся і Закаўказская федэрацыя і Беларуска рэспубліка, арганізацыя якіх так моцна звязана з імем Александра Фёдаравіча.

Не гэта ўжо Беларусь, у якой працаваў Мяснікоў. Не жабрацкая аэраплан царскай Расіі, не зруйнаваная імперыялістычнай вайной і аккупацыямі Беларусь, а індустрыяльна-аграрная, багатая калгасная краіна — вось чым стала БССР. БССР па тэмпах росту перавышае хутка растуць рэспублікі Совец-

У ГЭТЫМ ГОДЗЕ МАЯ БРЫГАДА ЗОИМЕ ПЯРШЫНСТВА

Дарагія нашы кіраўнікі, Нікалай Фёдаравіч Гікало і Мікалай Матвеевіч Галадзе, ад усяго сэрца вітаю вас з узнагародай ордэна Леніна. Наша рэспубліка пад вашым кіраўніцтвам стала ордэнапаможнай. Гэта мяне, як лепшага брыгадзіра-зотаўца, абавязвае быць у далейшым у перадавых радах байцоў за высокія наказы і здабычы добраўнаснага торфу.

Я ведаю, колькі ўвагі вы аддаеце тарфяной прамысловасці і вырошчванню з тарфянікаў высокакваліфікаваных майстроў свабоднай справы. Гэта асабліва я адчуваю на сабе. На торфзавадзе «Шлях соцыялізма» працую з 1931 года. Ад рабочага пакладчыка я дайшоў, асвоіўшы тэхніку, да брыгадзіра. Мая брыгада налічвае 33 чалавекі. Дзённае заданне ў мінулым годзе было 36.000 цаглін і зменіў. Мы давалі звыш 70 тысяч. За гэта мяне і брыгаду прэміравалі.

Я ўжо завербаваў 23 чалавекі для работы на торфзавадзе ў сезоне 1935 года. З гэтымі людзьмі я

праводжу гутаркі па тэхнічных пытаннях. Вывучаю машыну. З 23 чалавек 11 здалі тэхнічны экзамэн на «выдатна». Мая брыгада ў мінулым годзе выканалася сезоннае заданне на 162,9 проц. У гэтым годзе я абліцаю вам, таварышы Гікало і Галадзе, што сезоннае заданне нам будзе выканана на 175 проц. Я даб'юся такога становішча, што і ў гэтым годзе мая брыгада заваяе першыства па рэспубліцы.

Але, на жаль, ёсць перашкода да пасялі нашай брыгады на торфзаваде. Старшыня Васільеўскага сельсовета, Церахаўскага раёна, тав. Атрцішчанна мяне і маю брыгаду не адпускае на завод, у той час, калі ў калгасе імя Войкава, у якім мы працуем, ёсць лішкі работай сілы. Праўленне калгаса мяне і маю брыгаду адпускаюць, але затрымлівае сельсовет.

Я прошу вас, таварышы Гікало і Галадзе, дапамагчы мне і маёй брыгадзе да тэрміну выехаць на торфзавад «Шлях соцыялізма».

КУРАНЕУ Андрэй Патровіч

З'ЕЗД СОВЕТАУ ХАЛОПЕНІЦКАГА РАЁНА

ХАЛОПЕНІЧЫ, 20 сакавіка. (Кар. «Звязды»). Першы з'езд саветаў новаарганізаванага Халопеніцкага раёна адкрыўся пасля апублікавання пастановы ЦВК СССР аб узнагароджанні Совецкай Беларусі і яе кіраўнікоў т.т. Гікало і Галадзе а вышэйшай пролетарскай узнагародай — ордэнам Леніна. Гэта наклала асаблівы адбітак на ход работы з'езда, які праходзіць у атмасферы ўрачыстасці і шэлавітасці.

Дэлегаты з месц гавораць аб становішчы сваіх ферм, калгасаў і сельсоветаў, параўноўваюць сваё радаснае сёння з цяжкім мінулым, раскажваюць аб росце калгасаў. Разам з тым яны адзначаюць, што нельга самасупамоціцца, што зроблена яшчэ мала ў параўнанні з магчымымі масамі.

З'езд заслухаў даклад старшыні оргкамітэта тав. Кіша аб праведзенай рабоце па арганізацыі раёна і адобрыў рашэнне ўрада аб стварэнні новых раёнаў, што яшчэ больш набліжае дзіркаўны апарат да працоўных мас.

Многа ўвагі аддае з'езд падрых-

дэстаткова разгорнута жыццёлагадоўля.

Адобрыў з'езд пастанову ЦВК КП(б)Б і СНК БССР аб мерапрыемствах па развіццю сельгасу, і энергічна падтрымаў прапанову 3-га ўсебеларускага з'езда рабсельжораў аб разгортванні пошуку імя тав. Гікало за лён. Прынята рашэнне ўключыцца ў пошук. Канкрэтныя мерапрыемствы намечаны ў галіне развіцця пасеваў ільну і ў галіне развіцця жыццёлагадоўлі. Падкрэслваючы сваю ўвагу да пытанняў жыццёлагадоўлі, з'езд прэміраваў лепшую ў раёне даглядальцу цымят т. Жук дожкам і 20 метрамі мануфактуры.

З'езд выклікаў на спаборніцтва па правядзенню ўсіх сельгасгаспадарчых задач Брупскі раён. Для падпісання дагавору вылучана камісія.

Пасланы прыгавітанні ЦВК ВКП(б) і вялікаму, мудраму правадыру працоўных таварышу Сталіну. Вітаючы працоўных рэспублікі з вялікай узнагародай — ордэнам Леніна з'езд адправаў тэлеграмы ЦВК КП(б)Б, СНК БССР і ордэнаўдзячэнне Савецкаму Савету.

ду ленинскіх красавіцкіх тэатраў. Ствараліся большавіцкая фракцыя Менскага Савета, на чале якой стаяў А. Ф. Майскі перавыбары Менскага савета зрабілі большавіцкай самай моцнай і шматлікай фракцыяй Савета. Большавікі ператварылі Менскі Савет у рэволюцыйны штаб Заходняга фронту і пераважнай часткі Беларусі. У сваім дакладзе на VI з'ездзе партыі Мяснікоў гаварыў, што ў Менску ўжо існуе арганізацыя большавікоў, але цяпер вырастаюць новыя задачы — вырваць большавікоў з аб'яднанак у іншых гарадах Беларусі, стварыць абласную арганізацыю, звязацца з шматлікай масай салдат Заходняга фронту і пераехаць за сабою.

Мяснікоў гаварыў у сваім дакладзе аб тым мерапрыемствах, якія забяспечвалі выкананне задач: цесная сувязь з ЦК, забяспечваючая вытрыманую партыйную лінію арганізацыі, выпуск газеты «Звезда» і стварэнне курсаў агітацыйнага сярод салдат Заходняга фронту. Вельмі важнае значэнне меў газета «Звезда». Яна вышла ў самы разгар пасляліпенскай рэакцыі. Мяснікоў пад псеўданімі «А. Мартуці», «Алеша», «Большавік» у кожным нумары «Звезды» пісаў артыкулы, зрывае маскі з контррэволюцыйных згоднікаў. Асабліва вялікую работу праводзіў А. Ф. па выкрыццю асераў і бундаўцаў. Дасканалае знаёмства з аграрным і нацыянальным пытаннямі забя-

спечвала Мяснікоў, у якім прама ставіць пытанне аб неабходнасці ўзліцця ўлады Саветамі праз узброенае паўстанне. «Рэспубліка Советам — наша мэта» («Буревестник» № 18).

Контррэволюцыя са свайго боку рыхтуе рашучы ўдар рэволюцыі. У гэты адказны момант у радах сямой партыі знайшліся штрэйкбрэхеры — Каменев і Зіноўев, якія, выступаючы супроць рэволюцыі і выдаючы планы паўстання ворагу, данамагалі контррэволюцыі. Грамадзяўскі, прыхільнік згоднікаў Каменева — Зіноўева, шляхам хлусні, працягвае адразу ж пасля Оксбрскіх дзён на з'ездзе дэлегатаў — салдат 3-й арміі (Полацк) рэвалюцыйную, патрабуючую стварэння «агульнасоцыялістычнага» ўзла з прадстаўнікоў усіх «соцыялістычных» партый.

З усёй сілай сваёй энергіі Мяснікоў абрушыўся на штрэйкбрэхераў. Яшчэ 22 кастрычніка газета «Буревестник» пачала друкаваць ленинскае «Пісьмо к таварышам» у якім Вадзімір Ільіч па-майстэрску разбівае ўсе довады камітулянтаў — Каменева і Зіноўева. Большавікі, члены Менскага рэўкома пачале з А. Ф. пасля дэзертырства Каменева, Зіноўева і інш. з ЦК вынеслі рэзалюцыю, вэрэка асуджаўдую пазіцыю дэзертыраў Усе артыкулы «Буревестніка», потым «Звезды», накіраваны супроць штрэйкбрэхераў. Мяснікоў склікае ітэмум ОК з прадстаўнікамі з месц

Заходняга фронту ў лістападзе 1917 года: увесь з'езд стойкі сустракае толькі-што выбранага ім рэволюцыйнага камандуючага фронтам. На сцэне з'яўляецца ў старэнькай шэрай шывелі наш дарагі Алеша. Зала ў захваленні вітае яго. Гэта ён новы камандуючы, народжаны Оксбрскі рэволюцыйны. Гэта ён змяняе старых генералаў-золатапагоннікаў. З'езд бурна апладыруе свайму роднаму брату-камандуючаму». (Зб. «Памяти А. Ф. Мяснікова», стар. 60-61).

У цяжкія дні брэсцкіх перагавораў мы бачылі Мяснікова ў радах ленинцаў, у радах праціўнікаў і Бухарына і Троцкага. Мяснікоў рашуча выкрывае «свайх» аналіцыянераў — віцебскую групу «левых» камуністаў.

У часе чэхаславацкага мяцежу Мяснікоў назначаецца галоўнакамандуючым Паволжскім фронтам. Калі выбухнула Пензенскае кулацкае паўстанне, Мяснікоў накіроўваецца туды са спецыяльным даручэннем Леніна. Ленін у сваёй записцы па прапону проваду старшыні Пензенскага губвыканкома Курасеву піша: «Да прыезду Мяснікова і да згоды ўсіх спраў уладжваць не магчыма і неданучальна... Калі прыедзе Мяснікоў (прышліце) прыглядзіце яго к апарату для размовы са мною...». (Лен. зборнік XVIII, стар. 200).

Перад рэволюцыяй у Германіі Ленін і Свердлов з VI з'езда Саветаў паслаў Мяснікова ў Смаленск для

па стварэнню БССР і КП(б)Б. На 6-й канферэнцыі Мяснікоў выступіў з дакладам, у якім гаварыў:

«Паступіла чарга, калі і гэта вобласць (Заходняя) павінна сказаць, што наша ітчасце ў нашых руках, што самавызначэнне працоўных залежыць ад саміх працоўных, што ў імя барацьбы з драпежнікамі сусветнага капітала сваё вызваленне мы можам атрымаць са сваіх уласных рук, а не з рук імперыялістаў, дзейнічаючых у жэтак буржуазнага самавызначэння і гнёту. Заходняя Комуна павінна абвясціць сябе самастойнай Совецкай Соцыялістычнай Беларускай Рэспублікай (апладысменты). Такавае заданне часу, якое мы павінны вырашыць на магчымасці хутчэй і гнётцы працоўных. Такі наш прынцып» (Пракаол I з'езда КП(б)Б, стар. 15).

Канферэнцыя прыняла прапанаваную тав. Мясніковым рэзалюцыю аб стварэнні БССР і КП(б)Б, перайменаванні сябе ў I з'езд кампартыі Беларусі.

А. Ф. Мяснікоў увайшоў у склад часовага ўрада БССР. Тут ён узяў чальі рашучую барацьбу супроць беларускіх нацыяналістаў, якія «м'яўліся скарыстаць стварэнне БССР для сваіх контррэволюцыйных мэт. Першы з'езд Саветаў БССР у пачатку лютага 1919 г. выкінуў са складу ўрада ўсіх нацыяналістаў. Старшынёй ЦВК і СНК БССР быў выбран Мяснікоў. Тым чынам, першым старшынёй ЦВК і СНК БССР, выбраным з'ездам саветаў, быў А. Ф. Мяснікоў, адначасова ўзначальваўшы і КП(б)Б. У нямногія дні сваёй прабывання на гэтым пасту тав. Мяснікоў праявіў уласцівую яму мінучую большавіцкую дзейнасць. Ён фактычна кіраваў барацьбой на франтах супроць нямецкіх і польскіх акупантаў. Ён кіраваў справай стварэння і замацавання Саветаў на месцах. Ён ва ўвесь рост паставіў пытанне гаспадарчага і культурнага соцыялістычнага будаўніцтва маладой Совецкай Беларусі.

Літаральна на заўтра пасля вызвалення Менска ад нямецкіх акупантаў, над пагразай нанаду беларускага А. Ф. склікаў наладу з прадстаўнікоў Наркомаветы БССР, вучоных, грамадскіх дзеячоў Менска і паставіў упершыню пытанне аб стварэнні Беларускага Дзяржаўнага ўніверсітэта.

Пасля зліцця БССР і Літоўскай ССР ў адну Літоўска-Беларускую Совецкую Соцыялістычную Рэспубліку ЦК перадаў А. Ф. у Маскву ваенным арганізатарам Маскоўскага Камітэта. Цяжкі быў гэты пе-

рага Саюза, ажыццяўляючы ўказанне тав. Сталіна аб ліквідацыі фактычнай няроўнасці, гэтай спадчыны працягата мінулага. У БССР мы маем трыумф ленинскай нацыянальнай палітыкі.

Вялікі Сталін вядзе ад перамогі да перамогі Саюз, неадлучнай часткай якога з'яўляецца БССР. Над кіраўніцтвам КП(б)Б на чале з тав. Гікало Беларуска рэспубліка стаіць несакрыўчальнай адной на рубяжы двух светаў. І лепшым наказальнікам нашых дасягненняў з'яўляецца ўзнагароджанне БССР і яе кіраўнікоў — тт. Гікало і Галадзеда вышэйшай узнагародай у Совецкім Саюзе — ордэнам Леніна.

Маладое пакаленне, узрастаючае пад кіраўніцтвам партыі ў барацьбе за соцыялізм, дасягаючае ў гэтай барацьбе бліскучых перамог, будзе вечно ўшаноўваць паміць аб першым старшынё ЦВК і СНК БССР аб кіраўніку большавіцкай арганізацыі Беларусі ў дні Окцябра і грамадзянскай вайны — Александру Фёдаравічу Мяснікове А. ЧАРВЯКОУ.

Гэты і працягавы несправедлівы. Насеннем зерных і бульбы раён забеспечан. Аднак, не хапае лічце насення ільну, між тым план пасеву ільну ўраёне складае 15 проц. зравога кліну. У раёне, адзначаюць дэлегаты з'езда, — не-



Практычныя заняткі ў фізічным кабінете польскага падтэхнікума.

Кожкурс на лепшае выхаванне дзяцей

ЯК ВЫ ВЫКОНВАЕЦЕ БАЦЬКАУСКІЯ АБАВЯЗКІ?

На адкрыты сход партыйнай арганізацыі барысаўскай запалкавай фабрыкі імя Кірава задоўга да назначанага часу сталі збірацца камуністы і беспартыйныя рабочыя. — Раздзеньцеся, таварышы, так не пунчу! — абвясчаў прышоўшым малады чалавек, стаяўшы ля дзвярэй.

— Гэта хіба вечар будзе? — запытаў хтосьці з паноўну, здзівіўшыся гэтаму новаму распараджэнню. Уласна, тут здзіўляцца зусім не было чаму: партыйны сход павінен праходзіць у культурнай абстаноўцы.

Ітак, сёнешні сход мае рашаць пытанні аб выхаванні нашых дзяцей. Адкрыўшы сход сакратар парткома тав. Бардзіянаў дае слова камуністу-рабочаму тав. Голубу, які павінен раскажаць сходу: «Як я выхоўваю сваіх дзяцей».

— Дзецяк у мяне двое, — пачаў раскава тав. Голуб. І ў яго голасе гучыць бязмежная любоў і клопаты аб сваіх дзецях. Сход слухае ўважліва. А пасля хань ёсць чаго. Тав. Голуб першым уключыўся ў конкурс на лепшае выхаванне дзяцей. У яго кватэры абсталёван

спецыяльны куток для дзяцей. Для кожнага дзіціні заведзены асобны ложка, ручнік, зубны парашок. Купіў Голуб для сваіх дзяцей канькі і лыжы. А ў свабодную мінуту камуніст Голуб раскавае пра былое царскай Расіі.

І дзецці ў Голуба самыя прыкладныя, вучацца ў школе на «добра». Аб гэтым Голуб добра ведае, бо ён часта заходзіць у школу да настаўніка. А маці, дык тая ўсё аддае для сваіх дзяцей. Адваротнае наглядзецца ў сям'і камуністы Парфенюк. Ле сын Бім — распусны хлопец і, хоць яму ўсяго 8 гадоў, хуліганіць. Біму нічога не варта ўкрасці ў маткі грошы, адзежку і «прагульняць» на старане.

Бім грубішніць у школе. Быў выпадак, калі малалетні хуліган кінуў чарнільніцай у настаўніцу за тое, што тая прапанавала яму сесці за парту ў той час, як Бім хацеў ганцаваць.

— Што зрабіў Біма такім? Адносны Парфенюк да свайго дзіціні. Маці-камуністка збівае сына чым папала, але апошнімі словамі, тым самым штурхаючы яго на небяспечны шлях. Не зважаючы ласкі дома, Бім ідзе на

вуліцу і адводзіць злосць у хуліганстве. Агульны сход зрабіў адпаведныя вывады. Над Бімам узяў шэфства піонерскі атрад. Сход даручыў сакратару парткома асабіста завяцца сям'ёю Парфенюк, каб злішчыць агідныя з'явы.

Конкурс на лепшае выхаванне дзяцей ахапіў усю барысаўскую партарганізацыю. Камуністы-бацькі, а за імі беспартыйныя рабочыя, жыва ўзяліся за гэту вялікую справу.

У сувязі з конкурсам на лесазводзе імя Молатава на працягу некалькіх дзён літаральна расхланілі ўвесь запас этажэрак для абсталёвання дзіціных куткоў.

87 рабочых сям'яў камбіната «Комінтэрн» практычнымі справамі ўключыліся ў конкурс. Рабочы Круцік у сваёй кватэры для дзяцей абсталёваў асобны пакой, у якім дзецці рыхтуюць урокі і праводзяць вольны час. На камбінаце створана конкурсная камісія пад кіраўніцтвам дырэктара камбіната тав. Блоцкага.

Конкурс з кожным днём дае новыя ўзоры клопатаў аб дзецях. П. ЧЫКУН.



Тав. Мяснікоў на паліцы пад Барысавам (1920 г.).

АРШАНСКІ РАЁН ДАТЭР- МІНОВА ВЫКАНАУ ПРМФІН- ПЛАН ПЕРШАГА КВАРТАЛА

ЦК КП(б)Б — ТАВ. ГІКАЛО,
ЦВК — ТАВ. ЧАРВЯКОВУ, СНК
— ТАВ. ГАЛАДЗЕДУ, «ЗВЯЗДЗЕ».

У адпаведнасць ўважароды Совецкай Беларусі і яе выпрабаваных большавіцкіх кіраўнікоў высокай узважароды — ордэнам Леніна прамысловасць Аршанскага раёна 21 сакавіка датэрмінава выканала прамфінплан першага квартала на 100,1 проц. Выпушчана прадукцыі на суму 11.428.317 рублёў замест планавых 11.415 тысяч.

Змагаемся за перавыкананне плана кожным прадпрыемствам пасобку. Мабілізуем сілы на большавіцкае выкананне плана другога квартала.

Сакратар РК КП(б)Б АСАДЧЫ.
Старшыня РВК МІЦЬКОУ.
Старшыня райпрофсавета ЛЕВІН.

— 0 —

ПЕРШЫ АРГАНІЗАЦЫЙНЫ ПАРІСХОД ГРЭСКАГА РАЁНА

ГРЭСК 22 сакавіка. (Нар. «Звязды»). Учора аб'ядналі першы арганізацыйны партыйны сход доважароды Грэскага раёна. У рабоце схода прымаюць удзел сакратары райкомаў, старшыні райвыканкомаў Слуцкага, Копыльскага і Пухавіцкага раёнаў.

Партыйны сход заслухаў даклад аб ходзе падрыхтоўкі ў раёне да веснявой с'езды і выклікаў на сацыялістычнае спаборніцтва Рудзенскі раён на лепшае правядзенне с'езды.

У склад раённага камітэта партыі выбрана 15 чалавек. Сакратарамі райкома выбраны тт. Гнілякевіч і Розенблюм.

КАПЛАН.

— 0 —

У ПАЛЕССІ НАСТУПІЛА ПАЦЯПЛЕННЕ

МАЗЫР, 22 сакавіка. (Нар. «Звязды»). Рэзкае пахаладанне, наступілае ў паўднёвых раёнах беларускага Палесся, апоў перамянілася цёплым надвор'ем. Сёння тэмпература паветра дасягнула 5 градусаў вышэй нуля. Снежны пакрыў на палях з кожным днём тае. Палявыя голы ўсё больш і больш напаяняюць берагі ракі Прыпяці і яе прытокаў. Яшчэ 3—4 дні і лёд вярнецца.

Мазыр ужо даўно рытуецца па сустрачы дэдаходу і барацьбы з паводкай. Заводы «Окцябр», «Пролетарый» і фабрыка «Профінтэр» убралі з берагоў р. Прыпяці ўвесь лесаматэрыял, якому пагражала паводка. Умоцнена ахова мастоў. Жыхары горада, маючы ўласныя лодкі, прыявілі іх у гатэцкай ФРАЛЮ.

ЦЫРУЛЬНІ У КАЛГАСАХ

ПОЛАПК, 22 сакавіка. (БЕЛТА). Рэалізуючы мерапрыемствы, намечаныя ў часе прапрацоўкі новага статута, калгас «Ленінскі шлях», Юравіцкага сельсовета, адкрыў добра абсталяваную цырульню. За першыя два дні абслужана 47 калгаснікаў. Праўленне калгаса адпусціла 50 рублёў для набыцця адэкалона, вежэталю і пудры.

Для калгаснага самазайнага музычнага гуртка куплены тры скрыпкі, балалайка, гармонік і цымбалы.

Калгас «Чырвоны артылерыст», Махіраўскага сельсовета, рытуе лесаматэрыял для пабудовы выгравных ям і прыбяралень на кожным калгасным двары. Рамантуецца памышканне пад фельчарскі пункт і цырульню, якія будуць адкрыты да пачатку саўбы. У калгасе абвешчаны конкурс на лепшую чыстую калгасную хату. У ліку задач конкурса — пасадка кветак ля кожнай калгаснай хаты.

— 0 —

20 КРАСАВІКА — УСЕБЕЛАРУСКІ З'ЕЗД СОВЕЦКІХ АРХІТЭКТАРАУ


20 красавіка ў Менску оклікаецца першы ўсебеларускі з'езд совецкіх архітэктараў. З'езд абмяркуе пытанні аб сацыялістычнай рэканструкцыі гарадоў БССР (асноўны дакладчык — намеснік старшыні СНК БССР і старшыня Дзяржплана т. Любавіч), аб залёным будаўніцтве і санітарый горада і жылля, аб задачах совецкай архітэктуры, аб калгасным будаўніцтве, аб архітэктуры і будаўнічай тэхніцы і інш.

Для ўдзелу ў работах з'езда запрашаюцца 15 ударнікаў-калгаснікаў перадавых калгасаў і да 20 інжынераў і рабочых-майстроў. Чкавецца прыехць брыгады совецкіх архітэктараў Масквы і Ленінграда. Да з'езда рытуецца вялікая архітэктурная выстаўка.

— 0 —

ГАСТРОЛІ І БЕЛАРУСКАГА ДЗЯР- ЖАУНАГА ТЭАТРА У БАРЫСАВЕ

БАРЫСАЎ, 21 сакавіка. (Нар. «Звязды»). Першы беларускі дзяржаўны тэатр распачаў серыю выездаў у Барысаў. У першы поезд тэатр паставіў п'есу «Жыццё кліча» з удзелам заслужанага артыста республікі Копыльскага.



Бальнео-фізіятэрапеўтычны інстытут, які занекаваецца будаўніцтвам у Баку, будзе сапраўдным папашам здароўя. Інстытут будзе мець gabinety: электратэрапеўтычны, рэнтгенатэрапеўтычны, саветодалячэння, механатэрапіі, масажу, гразелчэння, морскіх і серных ваннаў і інш. Gabinety абсталяваюцца навейшай апаратурай. За дзень інстытут зможа прапусціць 7.000 хворых, абслугоўваць якіх будзе 400 чалавек кваліфікаванага медыцынскага персанала.

НА ЗДЫМКУ: будынак «Палаца здароўя» ў Баку.



Маладыя Эдысоны

«Дарагія, мілыя таварышы! Вялікае няшчасце здарылася са мной. Можа для вас і невялікае, а для мяне вельмі. Робячы гнёзды для лямпы «УБ—110», я яе разбіў. За яе я заплаціў 11 рублёў. Я хацеў рабіць адналімпнавы прыёмнік. Дарагія таварышы, цяпер ніякім чынам я не магу дастаць сабе другую лямпу. Мне не дазваляюць мае сродкі. Мне хочацца планаць над маёй лямпай».

Дарагія таварышы, увайдзіце ў мае становішча і дапамажыце мне. Вышліце мне лямпу «МДС» або «Мікро». Я буду вам вельмі ўдзячны. Вельмі прашу. Толькі не смеіцеся з мяне.

Юны тэхнік СЛЕСАРЭУ.

Мой адрас: Рагачоўскі раён, вёска Мадора, няпоўная сярэдняя школа. Слесарэву Мішку. 7-11-1935 г.».

Смяяцца над Мішным горад ніхто не стаў. Лямпу яму выслалі.

Цэнтральная дзіцячая тэхнічная станцыя Беларусі сагнала юных тэхнікаў на вёсцы аказвае дапамогу парадамі, літаратурай, падручнікамі. У самым Менску, на Камароўцы, кожны дзень можна наглядзець групы дзяцей, якія садзяцца ў трамвай і спяшаюцца да невялікага белага флігеля з вёскай. Каля 500 маладых менчан пасля заняткаў у школах рэгулярна заўважваюць лабараторыі цэнтральнай дзіцячай тэхнічнай станцыі. Тут ім шырокі прастор і выбар для самых цікавых заняткаў. Сярод матараў, сілавых трансфарматараў, акумулятараў, тэлефоннай і тэлеграфнай апаратуры, чарыжкоў і мадэлей самалётаў і планераў, рознастайных фоталытаў, сярод акварыумаў, тэрмастатаў і гербарыяў дзетвара атывае сабе, як рыба ў ваде.

У гэтых лабараторыях зараткаецца...

стаць кіноаператарам. Цікава, што гэтак жа прыязнасьць аддыграла для Эюні рашучую ролю ў ажыванні неарганізаванасці і дрэннай пасяхавасці ў школе.

Адаронась юных тэхнікаў знаходзіць сваё яркае ўвасабленне ў шматлікіх і рознастайнейшых экспанатах, упрыгожваючых лабараторныя станцыі. Жэня Даброў сканструяваў мадэль планера, якая адрошніваецца вельмі высокімі лёгкімі якасіямі і выключнай тонкасцю аддзелкі. Додзя Іодэс зрабіў сапраўдную мадэль кіноапарата, паравую машыну з вертыкальным катлом. 7-класнік Вася Васільеў заканчвае складаную дзеючую мадэль кіноапарата — таксама ўласнай канструкцыі.

У радыёлабараторыі дзетвара пабудавала 279 прыёмнікаў. Сярод іх асабліва выдзяляюцца прыёмнікі апошняй дзіцячай канструкцыі «ЭКР—1», «ЭЧС—3» — работы Мечслава Ленікоўскага, прыёмнік «УКВ» — Бору Ліпкіна, двухлямпавы «Зуммер» — работы Эдуарда Буйко.

Антон Алісьевіч, Чэслаў Калікоўскі і Федзя Рак зрабілі ў падаручак XI ўсебеларускаму а'яду саветаў вельмі добры двухлямпавы прыём-



нік. Такі-ж падаручак ад гэтай брыгады атрымаў А. І. Рымаў. Нарком высока ацаніў работу юных радыёканструктараў і ў знак заахвочвання прыслаў лабараторыі каштоўную апаратуру.

У электралабараторыі актыўныя зрабілі палівыя тэлефоны. Тут-жа сканструявана цэлая серыя электраматараў, электрапечаў, тэлеграфных апаратаў і т. д. Рая Грыб, вучанка IV класа, дасканала аўдала тэхнічай фота. Яна заслужана лічыцца «асістэнткай» загадчыцы фоталабараторыі. Рая кіруе фотатуркамі ў 5 і 6 класах.

Нямала дзяцей з велізарнай цікавасцю працуюць у агралабараторыі, трусатніку, на птушніку. Асабліва выдзяляюцца сваімі работамі Лазар Мерсон, з поспехам правёўшы мультраванне гуркоў, аселні і веснявы пасев маркоўкі. Не абмяжоўваючыся работай у лабараторыі, Лазар у сваё дома вырошчвае розныя сарты бабоў і фасолі.

Тэхнічная і агратэхнічная прапаганда не абмяжоўваецца сценамі лабараторыі. Цэнтральная дзіцячая тэхнічная станцыя выдэе азначную масавую работу. Даклады, лекцыі, экскурсіі, тэхнічныя віктарыны і эстафеты нясуць у асяроддзе школьнікаў самыя рознастайныя веды. Дзеці-актыўныя станцыі кіруюць тэхгурткамі ў школах. Па Менску іх налічваецца каля 70. Станцыя сумесна з газетай «Піонер Беларусі» праводзіць заочныя курсы авіямадэлістаў, якія аталдыць 1.200 рэпат. У 29 раёнах БССР працуюць мясцовыя дзіцячыя тэхнічныя станцыі.

Тэхпрапаганда належыць галаровай ролю ў сістэме совецкай школы. Яна дапама нам дзетвара ад старога бізнесаўскага аўдыенці і павер-

ВУЛІЦАМ МЕНСКА — УЗОРНЫ, КУЛЬТУРНЫ ПАРАДАК

Міліцыя абавязана
рашуча ўзмацніць
барацьбу з хуліганствам

У пачатку сакавіка ў Маскве недалёка ад цэнтру горада хуліганы забілі дзвючынну-комсамолку. Паведамляючы аб гэтым пусным злачынстве, «Правда» пісала: «Трэба мець на ўвазе, што накіп старога, рабскага яшчэ калчатока не амыт рэволюцыяй а твару нашай аямлі. Ёсць яшчэ астаткі кулацкіх і алачынных элементаў, меракія прывычкі і накіп ванючага старога ладу».

Насельніцтва мае права — пісала «Правда» — папрабаваць ад сваёй міліцыі, каб яна прыняла самыя рашучыя меры супроць хуліганаў, п'яніц і аладзеяў, каб падобныя факты больш не паўтараліся.

Ці адносіцца папрабаваць, сфармульаванае «Правдой», толькі да маскоўскай міліцыі? Несумненна, не. Не сакрэт, што хуліганы часамі беспаскарана арудуюць і ў Менску. Нярэдка можна сустраць нават па цэнтральных вуліцах п'яных хуліганаў, якія задзяваюць шракожых, прыстаць да жанчын.

За апошні час меў месца рад выпадкаў, калі хуліганы ўрываюцца ў культурныя ўстановы (Яўрэйскі дзяржаўны тэатр, сталовае Белмедтэхнікума і інш.) дэбашырылі, пускілі ў ход фіякі.

Надаўна група безаглядных рэбят анайшла ў цэнтры горада на адным з двароў бутэльку з сернай кіслатай і аблівала ёй прахожых.

Асабліва ў неадвальнячым становішчы ў сэнсе аховы насельніцтва ад замахаў хуліганаў знаходзяцца ваколліцы горада, аэвалкі, дзе святла менш, дзе міліцэйскія пасты радзей.

Усё гэта гаворыць аб тым, што хуліганы, агентура класавога ворага, прабуюць тэрарам, наладамі дэарганізаваць грамадскі парадак. Нельга больш гэтага цярпець. На жал, новая тэатэка класавога ворага не атрымае дастаткова рашучага адпору з боку органаў міліцыі.

Мы патрабуем ад міліцыі ўзмацнення пільнасці, арганізацыі паказальных працесаў над ачоснымі хуліганамі. Мы патрабуем прыцягнення да крымінальнай або грамадскай адказнасці тых сабоек, якія не жадаюць впааціцца аб выхаванні дзяцей, або даць ім уродлівае выхаванне, прымушаюць паправаднічаць і т. д.

На вуліцах Менска навігод былі культурны, узорны, ороножыны парадак.

ПРАЦЭС ШКОДНІКАУ ЛЕПЕЛЬСКАГА ЛЕСПРАМГАСА

ЛЕПЕЛЬ, 22 сакавіка. (Па тэлефону). Ужо два дні прадаўжаецца судовы працэс пад грудай шкоднікаў з Лепельскага леспрамгаса.

У сваіх паказаннях талоўны падсудны, былы намеснік дырэктара леспрамгаса па лясной гаспадарцы Лічко імкнецца адвесці ад сабе цяжкія абвінавачанні тым, што спасылаецца на «дрэнную памяць».

— Я забыўся, не памятаю...

Лічко «забыўся», што па яго загаду ў мінулым годзе было знічана 10 гектараў маладога леса, насаджэння. Гэта плошча была асееяна бульбай і аўсом. Не «памятае» ён і таго, што ім асабіста яўна пашкодніцку адвоўзіліся лесасечныя фонды. Па-драпежніцку вырубаліся дзялячкі маладога лесу. Будучы лесаматэрыял вырубався і па некалькі талоў ляжаў у дзялячках не вывезеным, гніў, знішчаўся кзрадам. Высокакаласная будаўнічая вольха і асіна ішлі на дрывы. Планы лесанааджэння сістэматычна не выконваліся.

Па віне былога начальніка коннага транспарта Шыльцоўскага, цягавая сіла пашкодніцка знішчалася. Авёс, што адпусціўся для коней, прадавалі і наладжвалі папойкі. Участкі санамаші раздавалі работнікам леспрамгаса. 18 коней было знічана.

Суд прыступіў да допыту свідка БАРОУСІ.

— 0 —

ПАДАРОЖЖА ПА ЕУРОПЕ ПА БІЛЕТУ АСОАВІЯХІМА

Учора ў СССР вярнуўся з заграціцы днеспетроўскі інжынер Ахрэмчук Арцём Авісімавіч, выйграўшы падарожжа па Еўропе на латарейнаму білету Асоавіяхіма.

Тав. Ахрэмчук прабыў за граціцай 80 дзён і наведаў Германію, Францыю, Англію. Ён пабываў у Лондане, Парыжы, Манчэстэры, Ліверпулі, Глазго, Эдзбургі і іншых гарадах, дзе азнаёміўся з работай буйнейшых фабрык, заводаў і універсітэтаў.

Па запрашэнню Цэнтральнага Савета Асоавіяхіма БССР тав. Ахрэмчук спыніўся на два дні ў Менску, дзе ён падзеліцца сваімі ўражаннямі з інжынерамі, тэхнікамі і рабочымі-ударнікамі.

3 Менска тав. Ахрэмчук выедае на пару дзён у Смаленск, а адтуль у Маскву.

— 0 —

2-я УСЕБЕЛАРУСКАЯ ЦАХМАТНА- ШАШАЧНАЯ СПАРТАКІЯДА ПІОНЕРАУ І ШКОЛЬНІКАУ

21 сакавіка ў Менску ў клубе Імя тав. Сталіна адкрылася другая ўсебеларуская шахматна-шашачная спартакіяда піонераў і школьнікаў. У часе спартакіяды будуць сазыграны дзе турніры па шахматах і шашках. У шахматым турніры

У ПОЛАЦКУ НЕ РЫХТУЮЦА ДА Б/РАЦЬБЫ З ПАВОДКАЙ

ПОЛАЦК. 22 сакавіка. (Нар. «Звязда»). У Полацку яшчэ далёка не ўсё зроблена да барацьбы з паводкай. Уся падрыхтоўчая работа абмежавалася падрыхтоўкай у самым горадзе. У раёне ёсць рад мелкіх рэк, якія зафобы пры ўскрыцці наносіць вельмі многа страт. На гэтых рэках не зварочана ніякай увагі. У Соснінскім сельсавеце на рэках Сосніна і Давіна ляжыць даволі многа лесу каля берагоў без загароджання, што стварае небяспеку ўносу драўніны. **НЕЙДЛІН.**


оава шыра вітала жалосты тэатра. **П. ЧЫКУН.**

ТЭАТР БЕЛАРУСКОЙ ОПЕРЫ НАВЕДАЛА 15 ТЫС. ПРАЦОУНЫХ МАГІЛЕВА

МАГІЛЕЎ. 22 сакавіка. (БЕЛТА). Беларускі дзяржаўны театр оперы і балета 24 сакавіка заканчвае гастролі ў Магілеве. За месяц тэатр паказаў оперы «Шкавая дама», «Князь Ігар», «Севільскі прытульнік» і балет «Чырвоны мак». Тэатр, які карыстаўся вялікім поспехам, наведала больш 15 тыс. працоўных горада.

поўважэння тэхнічных навукі. Дзеці вучацца абыходзіцца з машынай, прывыкаюць да дакладных разлікаў і выкладак. Гэта — пачатковая ступень вынаходства, рацыяналізацыі, канструктарства. Тут выяўляюцца здольнасці, задаткі і прывяжанне будучых тэхнікаў, інжынераў, аграномаў.

«Ветэран» радыёлабараторыі Мечаслаў Лепкоўскі цвёрда намеріў сабе дароту, паступіў ужо ў тэхнікум сувязі. Тым жа шляхам пашло каля дзесятка дзюг ўных аматараў тэхнікі — актывістаў дзіцячай тэхнічнай станцыі. Зюна Бабіцкі «энайшоў» самота сябе ў любімай справе — кіно-фатаграфіі. Яго мара — паступіць у інстытут кінематаграфіі і



Электралабараторыя Цэнтральнай дзіцячай тэхнічнай станцыі. Ардешнінаў Валодзя ля сканструяваннага ім паловага тэлефоннага апарата.

Але яшчэ не ўсё зроблена, чаго заслужана патрабуюць будучыя эдысоны. Аддаленасць тэхнічнай станцыі ад горада вельмі невыгодна для дзяцей. Станцыю ўшчыльнілі да адказу, не хапае абсталявання. Сувязь з раёнамі яшчэ недастатковая. У вёсках няма да пытлівых дзіцячых розумаў пяціцца да тэхнічных ведаў, перажывае разам з Мішай Сталіяновым свае радасці і крыўды, часамі яшчэ не ведае, як знайсці шлях да любімай справы.

Цэнтральная дзіцячая тэхнічная станцыя мае права разлічваць на большую ўвагу Наркомасветы БССР, ЦК ЛКСМБ і менскага горсовета. **Б. П.**

сраамела, што барацьба з хуліганствам справа не адной толькі міліцыі. Гэта задача ўсёй нашай грамадскай фабрыкі, заводаў, профсаюзаў. Тут шырокае поле дзейнасці для брыгадзіла (брыгады са дзейнасці міліцыі).

Асобныя брыгадзіла-ударнікі прадпрыемстваў паказалі не дрэнныя прыклады барацьбы за развоўныяны парадак. Але гэтай справай слаба кіруюць і ў першую чаргу, у самой міліцыі.

Мы чакаем, што кіраўнітва міліцыі БССР і Менскай гарадской совет паведмаць советскай грамадскасці, якія меры ім прымаюцца для ўзмацнення барацьбы з хуліганствам і злачывнасцю.

Пераможны вожнага турніру — 3 на шахматах і 2 на шашках скла-дзіль Беларускую дзіцячую каманду, якая прыме ўдзел ва ўсеагульнай шахматна-шашачнай спартакіядзе пюнераў і школьнікаў.

Спартакіяда прадоўжыцца да 30 сакавіка.

ЗДАРЭННІ

Белы студэнт інстытута Народнай гаспадаркі ў Менску Дубалдаў Аляксандр шляхам падбору ілюч апрабў ў інтэрнаде больш 10 пакараж. Кбмьмінальны вышук затрымаў аздзея.

У яго згойлена на 4.315 руб. аблітапы, украдзеныя ў студэнтэў, бланкі з рознымі пячаткамі, украдзеныя дакументы студэнта Сеньчука, падароблены даведкі. Дубалдаў аказаўся сынам былога горадавога.

У яго згойлена на 4.315 руб. аблітапы, украдзеныя ў студэнтэў, бланкі з рознымі пячаткамі, украдзеныя дакументы студэнта Сеньчука, падароблены даведкі. Дубалдаў аказаўся сынам былога горадавога.

ПІСЬМО У РЕДАКЦЫЮ

Мясцом редакцыі «Палескай праўды» у сувязі з аглядам у «Звяздзе» ад 27 лютага паведамляе, што высунутае ў аглядае абвінавчванне працаўніка «П. П.» Барташэвіча ў неправеранасці, выкарыстоўванні службовага становішча ў кар'ерысцкіх мэтах не падвердзілася, а таму з'яўляецца беспадстаўным.

ПАПРАУКІ

29 разок першага абзаца ў артыкуле «К гісторыі першага з'езда РСДРП», аменчанага ў «Звяздзе» ад 16 сакавіка, трапіў у тэкст выкладкова і з'яўляецца падзаглаўным артыкула.

Пункт «б» раздзела 1 пастановы СНК ССОР і ЦК ВКП(б) «Аб плане кантрактаўнага і канальнага ўраджаю 1935 г.» («Звязда» ад 22 сакавіка, 1935 г.) трэба чытаць: «б) пшаніцы, у пераходзе на валаво — 75 тыс. тон».

ПАВЕДАМЛЕННЕ

26 сакавіка г.г., у 12 г. дня, у памяшканні Дома партактыва (малая зала, уваход з вул. Энгельса) склікаецца Ментаркомом КП(б)Б РАЁННАЯ НАРАДА СТАРШЫХ БРЫГАДЗІРАЎ СОУГАСАЎ І КААПГАСАЎ, ПРАЦОУЮЧЫХ НА СТО І МТО, ЗОАТЭХНІКАЎ, ВЕТУРАЧОЎ І ПА АДНОЙ РАБОТНІЦЫ-УДАРНІЦЫ З КОЖНАЙ ФЕРМЫ на пытанню аб рабоце і зедках сазнаводчых і малочных ферм.

Прадаўца ўсім дырэктарам соўгасаў, каапгасаў і парторгам забяспечыць своечасовую аўку на параду ўсіх таварышоў.

МЕНГАРКОМ КП(б)Б.

Адказны рэдактар Н. СТЭРНІН.

ПЕРШЫ БЕЛАРУСКИ ДЗЯРЖАЎНЫ ТЭАТР БДТ-1

СЕННЯ, 23 сакавіка

Бацькаўшчына

Пачатак у 8 гадз. веч.

Гукавы і моўны тэатр «ЧЫВОНЯ ССРКА»

Гукавы мув. камед. в. **ВАСІЛЯ Р.БАТЫ**

Звыш. прарг. Гр. ГУТМАН

Французскі гукавы фільм «Под крыш ми Парижа» у фавэ камізар. джой-джазу

Кіно «Спартак»

2-я гоюня

МІС МЕНД

Ад 20 сакавіка

Новая праграма

Рэдакцыі газеты «ЗВЯЗДА»

ПАТРЭБНЫ

кваліфікаваныя машыністкі,

добра ведаючыя БЕЛАРУСКІЮ МОВУ.

З прапановамі зварачацца ў сакратарыят.

НАРКАМФІНУ БССР

патрэбна

ВОПЫТНАЯ МАШЫНІСТКА.

Зварачацца: Дом Урада, 315 пачой.

Навучальны камбінат Бел. адд. «СОЮЗОРГУЧОТ»

абвясчае набор **КУРСЫ** курсантаў у а 6-цімесячныя **КУРСЫ** па падрыхтоўцы **БУХГАЛТАРОЎ** для МТС для працы на раёне.

На курсы прымяюцца асобы, якія маюць стаж работы па дзейной сістэме рахункаводства не менш двух гадоў і адукцыю не ніжэй сямігады. Стыпендыя ад 110 да 140 руб. у залежнасці ад выдзіпа-спяхавасці і квэтарныя 2 руб у месяц.

Да з'явы патрэбна дачуць наступныя дакументы аб сааваходжанні, асабе, узросце, працо іны стама, аслабленні ад апошняга месца працы.

Тэрмін падачы заяў да 5-га красавіка. Аб залічэнні і пачатку заняткаў будзе паведамлена па пошце. Для адказу патрэбна прысласці марак на 40 капеек. Заявы без вышчаадначаных дакументаў разглядацца не будуць.

Заявы з дакументамі накіроўваць па адрасу: гор. Менск, Міхайлаўская вуліца, № 114, навучальнаму камбінату «СОЮЗОРГУЧОТ».

Канцэлерыя там-жа ад 7 гадзін да 11 гадзін 30 м. вечара.

ДЫРЭКЦЫЯ.

АДЗІНОКМУ

патрэбен пакой.

Пажадана ў цэнтры. Званіць па тэлефону 21360 ад 3-х да 5 гадзін.

Гартарганізацыя, МК і адміністрацыя ЦДД гор. Менска выказваюць сабе спачуванне

тав. КАМЕНЕЦКАЙ

з прычыны смерці

ЯЕ МАТКІ.

ПАСТАНОВА

НАРОДНАГА КАМІСАРЫЯТА ФІНАНСАЎ БССР

22 сакавіка 1935 г. г. Менск.

На падставе закона аб культарбы на 1935 г., Народны Камісарыят фінансаў БССР абавязвае ў-е пр дпрыемствам, установам і арганізацыі не пазней 25 сакавіка г.г. прадставіць раённым і гарадскім фінансавым аддзелам **справаздачу аб утрыманні культарбы** з работных, служачых і прыроўненых да іх асоб па **заработку ЗА ЛЮТЫ месяц 1935 г.** па наступнай, зацверджанай НКФ ССОР і Цэнтральным кіраўніцтвам народна-гаспадарчага ўліка (паст. ЦКНГУ ад 7.ІІ. 35 г., № 131) форме:

(прадпрыемства, установа, арганізацыя)

СПРАВАЗДАЧА

аб утрыманні культарбы з работных, служачых і прыроўненых да іх асоб па заработку за люты месяц 1935 г.

Групы па размерах месячнага заробтку	Кольк. асоб	Сума «бору
Работныя і служачыя з заробткам:		
1. да 100 р.		
2. звыш 100 да 140 р.		
3. " 140 " 150 р.		
4. " 150 " 200 р.		
5. " 200 " 250 р.		
6. " 250 " 300 р.		
7. " 300 " 350 р.		
8. " 350 " 400 р.		
9. " 400 " 500 р.		
10. " 500 " 600 р.		
11. " 600		

Разам па работных і служачых:

12. Апрача таго, кааверыраваных самат жнікаў, прыроўненых да работных і служачых

Кіраўнік установы (подпіс)

Бухгалтар (подпіс)

Адказнасць за правільнае складанне і своечасовае прадстаўленне справаздачы насун. галоўныя (старшыя) бухгалтары, чаг. разліковых частак па выплаце заробтнай платы прадпрыемстваў, устаноў і арганізацыі

Нагляд за своечасовым прадстаўленнем справаздачы ўсімі прадпрыемствамі і арганізацыямі ўскладаецца на раёныя (і гарадскія) фінансавыя аддзелы.

Нам. Народнага камісара фінансаў БССР **МАТУСЕВІЧ.**

ПАМ'ЯШКАННЕ ДЗЯРЖАЎНАГА ЯЎРЭЙСКАГА ТЭАТРА

(Вул. Валадарскага, 7, тэлефон 21-813)

ГАСТРОЛІ АРТЫСТКІ **КЛАРЫ ЮНГ**

з удзелам **М. Эпельбаума і Анны Гузік**

Сення, 23 сакавіка — «**ДЫ ЗЭКСТЭ ВАЙС**».

Пачатак у 8 з пол. гадзін вечара.

Білеты прадаюцца ў рабочай касе з 12 да 2 і з 4 да 6 гадзін ў касе тэатра

Тытаж 95.000

Абавязковая пастанова № 43

Менскага гарадскага совета рабочих, сялянскіх і чырвонаармейскіх дэпутатаў

16 САКАВІКА 1935 г. г. МЕНСК.

АБ МЕРАХ І ВАГАХ

У адпаведнасці з пастановамі ЦВК і СНК ССОР ад 9 верасня 1934 г. і ад 25 кастрычніка 1934 г., за № 2455 «Аб мерах і вагах», Менскі гарадскі совет **ПАСТАНАЎЛЯЕ:**

1. Усе арганізацыі, прадпрыемствы, установы і прыватныя асобы, маючы вымяральныя прыборы з пратэрмінаваным кляймо або зусім без кляйма, абавязаны ў месячны тэрмін з дня апублікавання гэтай пастановы прадставіць іх у Бел. кіраўніцтва мер і вагаў (Правад. ная, б) для паўторнай праверкі і кляймения.

2. Усе вымяральныя прыборы як прадстаўляемыя для праверкі, так і ўжываемыя на месцах, павінны быць спраўнымі, чыстымі, не ржавымі, без паломаных ці згубленых частак.

3. Паўторнай праверцы надлягаюць наступныя вымяральныя прыборы, маючы кляймо 1933 г. і мінулы галоў:

а) усякага роду вагі (вагонныя, вагалетачныя, аўтаматычныя, крапавыя, таварныя, настольныя, каромыславыя і бязменны), вагі з прыстававанямі для спецыяльных вызначэнняў, як для вызначэння крахмальнасці бульбы, амяшчэння вады ў масле, вызначэння нумара працы, узважвання вадкасці і т. д. Звычайныя, спецыяльныя, дакладныя і аналітычныя меры даўжыні (брусковыя, складаныя, рулеткі металічныя, землямерныя, ланцугі і істужкі, досныя меры вылі і скобы). Меры аб'ёму (мерныя кружкі металічныя і шклянныя, авычайныя і дакладныя, літры, мерныя бочкі), скурамерныя кантрольныя калібры, электрычныя лічыльнікі з вымяральнымі трансфарматарамі або без іх, спіртамеры металічныя;

б) Прыборы, маючы кляймо 1934 г. і мінулы галоў вагі пыфер-блатныя, аўтаматычныя і поўаўтаматычныя і іры да іх, рулеткі песмя-ныя, маламомеры, скурамерныя машыны і планіметры, кантрольныя і работныя манометры розных прызначэнняў, мановакуумметры і вакууметры, тэрмометры медыцынскія, ветэрынарныя і інкубатарныя пуркі.

4. Прадстаўляемыя ў праверку вагі павінны мець пашпарт.

5. Асобы, вынаватыя ў парушэнні гэтай пастановы, прынятыя ў адміністрацыйнай адказнасці і штрафу да 100 р. або прымусовым работам да 14 дзён.

6. Гэта пастанова ўваходзіць у сілу з дня яе апублікавання.

7. Нагляд за выкананнем гэтай пастановы ўскладаецца на галддэ-вую інспекцыю і РС міліцыі.

Старшыня Менскага горсовета **ЖУКОВІЧ.**
Сакратар Менскага горсовета **КАЗЛОЎСКІ.**

ЗАГАД

па **Менскаму гарадскому аддзелу народнай асветы**

14.ІІІ 1935 г. г. Менск

Бацьку вучня 31-я сярэдняй школы **ЕГУТКІНУ Міхайлу Рафаілавічу** за праведзеную вылічную работу па арганізацыі вучнёўскай самадзейнасці, за добра падрыхтаваны спруны аркестр у школе выношу **ПАДЗЯКУ** і прэмію грашыма ў суме 250 руб.

Прызвава бацькоў вучняў усіх школ прыняць актыўны ўдзел у рабоце школ па арганізацыі культурнага адувавання дзяцей.

Зар. Ментар **АНА КУЗНЯЦОВА.**

У аддзел аб'яў званіць па тэлефону **№ 21-360**